

Iгар КЛІМАЎ (Мінск)

ПРАБЛЕМА РАЗМЕЖАВАННЯ ЎКРАЇНСКИХ І БЕЛАРУСКИХ ПОМНІКАЎ СТАРАЖЫТНАГА ПІСЬМЕНСТВА

1. Фактычна, толькі ў ХХ ст. у науцы была пастаўлена праблема размежавання беларускіх і ўкраінскіх помнікаў мовы *руськай* – супольнай літаратурна-пісмовай мовы беларусаў і ўкраінцаў эпохі ВКЛ і Рэчы Паспалітай (XIV–XVIII стст., для больш позней і больш ранній эпохі такое пытганне не актуальнае). Дарэвалюцыйных даследчыкаў гэтая праблема не цікавіла, ці гэтым пытеннем яны займаліся мімаходзь. Толькі ў 1920-я гг. яна набыла актуальнасць у сувязі з выхадам на арэну ўкраінскага і беларускага нацыяналізмаў, што пачалі заяўляць свае права на культурную спадчыну. Аднак толькі з другой паловы ХХ ст. вучоныя сталі надаваць гэтаму пытганию больш увагі (гл. аглядна: Мойсіенка 2005, 70–78). Тым не менш, яно пакуль не атрымала ні глыбокай тэрэтычнай распрацоўскі, ні сур'ёзнага эмпірычнага матэрыялу, нават нягледзячы на з'яўленне даволі вялікай манографіі (Ангчэнка 1969).

Адносна прысутнасці ўкраінскіх і беларускіх дыялектных рыс усе помнікі руськага пісьменства можна падзяляць на: а) з пераважна беларускімі рысамі, б) з пераважна ўкраінскімі рысамі, в) з беларускімі і ўкраінскімі рысамі, г) без тых і других або з невыразнымі ці слабымі адметнасцямі (Гумецька 1958, 334). Праблема ўзнікае пры інтэрпрэтацыі двух апошніх выпадкаў, але ўжо даўно некаторымі ўкраінскімі даследчыкамі пад сумненне паставлена і ўнікальнасць беларускіх рыс. Шэраг украінскіх лінгвістаў (напрыклад: Огіенко 1934, 263, 279–283, 285, Гринчышин 1995, 259, 261–262, 266–275; Мойсіенка 2005, 78–82; Воронич 2008а, 246–247; 2008в) аспрэчыў кваліфікацыю многіх рыс, што раней, яшчэ напачатку XX ст., здаваліся даследчыкам бясспрэчна беларускімі (напрыклад, аканне ці пераход *ē > e*). Гэтыя рысы цяпер абвешчаны «таксама ўкраінскімі», паколькі яны адзначаюцца ў некаторых сучасных палескіх, радзей у валынскіх ці падкарпацкіх гаворках. Падставай для падобных цверджанняў стаў сучасны дыялектны матэрыял, які некрытычна экстрапалюецца на старожытнасць.

Такі падыход ігнаруе шэраг важных метадалагічных момантаў, што ставіць правамернасць яго застасавання пад сур'ёзны сумнёў. Па-першае, арэалы тых або іншых фанетычных з'яў, як і самі іх вынікі пяцьсот-шэсцьсот год таму маглі быць інакшыя, чым цяпер. Таму патрэбна хаця б минімальнае лінгвістычнае аргументаванне, што ў ту ю ці іншую эпоху пэўная рыса была ўласцівая менавіта гэтаму ўкраінскаму дыялекту (і ў менавіта такім выглядзе) і адсутнічала ў беларускім. Па-другое, хаця сапраўды, некаторыя «беларускія» рысы (задвярдзенне *r' i c'*, рэфлекс *ē > e*, аканне і інш.) адзначаюцца ў асобных украінскіх гаворках, аднак там яны не маюць такой фаналагічнай сістэмнай якасці, як у беларускіх дыялектах. Ва Украінскіх гаворках (дарэчы, самых розных, часта вельмі аддаленых паміж сабой) гэтыя рысы праяўляюцца неаднолькава, часта нестабільна і непаслядоўна, напрыклад, у асобных пазіцыях і нават у асобных словах, або ўтвараюць фаналагічна значымыя выключэнні, чаго не ведаюць беларускія гаворкі. Таму патрэбны пільны моўны аналіз, каб падобныя рысы ў канкрэтным помніку аргументавана аднесці на рахунак уплыву менавіта ўкраінскай, а не беларускай гаворкі. Па-трэцяе, пры аналізе асобнага помніка часам ігнаруеца дыферэнцыяваны падыход пры ацэнцы яго моўных з'яў. Замест таго, каб ацэньваць дыялектную прыроду стваральніка тэксту ў комплексе, украінскія даследчыкі часта выхопліваюць аднудзе рысы, якія абвяшчаюць украінскімі, не заўважаючы, што гэ-

тыя рысы (напрыклад, зацвярдзенне *r'*) без іншых украінскіх рыс (супадзенне *i*, *u > y* ці рэфлекс *ě > i*) у адным украінскім дыялекце існаваць не могуць. А калі помнік такіх выразных украінскіх рыс не выяўляе, то праблематычна лічыць украінскай і адну яго рысу (зацвярдзенне *r'*).

2. Пры размежаванні беларускіх і украінскіх помнікаў дагэтуль даводзіцца сустракацца з праблемай належнай кампетэнцыі і метадалогіі. Перш за ёсё, гэта нярэдкія выпадкі няўліку марфалагічных з'яў, такіх, як кантамінацыя і аналогія, і яшчэ больш частыя выпадкі недаацэнкі іншамоўных уплываў на старабеларускую мову (у галіне фанетыкі і, адпаведна, напісання). Так, у выніку дзеяння ўнутрымоўных працэсаў (аналогіі ці кантамінацыі) старажытны выгляд некаторых асноў і канчаткаў адрозніваецца ад сучаснага, што беспадстаўна абвяшчаецца «ўкраінскім» уплывам (*свидокъ < ведати і видати; народы – народи, готовы – готови; все – всихъ; канч. -ови/-еви vs. канч. -у/-ю* ў Д. адз. наз. мужч. р.: *декретови – декрету*), гл.: Клімаў 2009, 149–150, хаяя насамрэч такім не з'яўляецца (для старажытнай эпохі).

Чамусьці недаацэніваецца іншамоўны ўплыў на фанетыку (*i*, адпаведна, напісанне), хаяя значная насычанацца руськай лексікі і нават сінтаксісу іншамоўнымі элементамі добра вядомая. Многія лінгвісты нярэдка не ўлічваюць царкоўнаславянскі, польскі або літоўскі ўплыў, які ў пэўных формах слова мог даваць вынікі, падобныя ці блізкія да таго, што назіраецца ва Украінскіх або беларускіх дыялектах. Напрыклад, толькі адна блытаніна літары з *и/i* (*тисеча, нине, дира; крити, который, добрий*) у помніку можа сведчыць хутчэй пра яго стварэнне літоўцам, у мове якога не адрозніваліся [*u*] і [*i*], чым пра Украінскі ўплыў; напісанні з *у* ў закрытых складах перад звонкімі зычнымі (*грумъ, нужъ, ругъ, росульъ, суль, спосубъ; торгувникъ, солдувъ, фрасункувъ, раҳункувъ, цырокграфувъ*) абавязаныя польскаму ўплыву, а не Украінскаму (Клімаў 2009, 149, 150). Натуральна, у апошнім выпадку можна знайсці дыялектнае тлумачэнне для такіх напісанняў (гл., напрыклад: Гринчишин 1995, 267), аднак, улічваючы іх шырокасе і адначасовае распаўсюджванне як на Украіне, так і на Беларусі ды Літве, у помніках самых розных жанраў і рознага зместу, за падобнымі выпадкамі (асабліва паланізмамі) трэба бачыць паланізаваную арфаэпію, а не Украінскі дыялектны ўплыў.

Хібнасць метадалагічнай пазіцыі асобных лінгвістаў прайўляеца таксама ва ўліку імі метадалогіі блізкіх дысциплін, час-

цей за ўсё – літаратуразнаўства ці гісторыі, а таксама ў прыманні нацыяналістычных дактрын. Так, напрыклад, літаратуразнаўства вывучае творы, а не тэксты і таму часта ўвогуле ігнаруе (і зусім правамерна) моўныя рысы канкрэтнага помніка. Аднак вынікі тако-га літаратурнага даследавання часта становіцца шырокавядомымі і пачынаюць уплываць на досвед лінгвістаў, якія апрыёрна ацэнь-ваюць мову помніка, тэндэнцыйна шукаючы ў ім «украінскія» ці «беларускія» рысы. Таксама, зыходзячы з той або іншай нацыяналістычнай дактрынай, многія лінгвісты апрыёрна абвяшча-юць пісьмовыя помнікі (часта з неадназначнай ці невыразнай дыя-лекцнай асновай) беларускімі ці ўкраінскімі (гл. некаторыя прыклады такіх спекуляцый: SHEVELOV 1974, 145).

3. Абсалютна карэктнае размежаванне беларускіх і украінскіх пісьмовых помнікаў здаецца пакуль неажыццявімым – як з практичнага боку, так і ў тэарэтычным аспекте. Мова русъ-*кая* была літаратурна-пісьмовая мовай, супольнай для двух усходнеславянскіх народаў на працягу чатырох стагоддзяў, а таму мела ў пэўным сэнсе наддыялектны харктар, г. зн. аб'ядноўвала ў сваім складзе найбольш агульныя рысы розных беларускіх і некаторых украінскіх дыялектаў у якасці арганічнай нормы (г. зн., не як выпадковы ўплыў, а стабільна), які праяўляўся ў пісьме пісараў і ў друкаваных выданнях, і менш стабільна і больш разнастайна – у творах пісьменнікаў і у асобных рукапісах. Вузкая дыялектызмы ў гэтай мове сустракаліся хаця і шырока, але, як правіла, нерэгу-*лярна*, як прыкметы паходжання аўтара, пісара ці карэктара, а так-*сама*, магчыма, пры вусным зачытванні тэкстаў, але яны не складалі пэўнай самастойнай нормы. Таму ў складзе *руськай* мовы хутчэй за ўсё не існавала нейкіх агрэгатаў, вядомых цяпер сярод даследчыкаў пад называмі «беларускі варыянт» і «украінскі варыянт». Усе спро-*бы* сучасных вучоных вылучыць ці акрэсліць такія варыянты – мадэрнізацыя. Насамрэч, ва ўсіх такіх выпадках пад «беларускім» ці «украінскім» варыянтам ідзецца проста пра дыялектныя рысы аўтара ці пісара, што адлюстроўваюць яго паходжанне, родную га-*ворку*, але зусім не імкненне паслядоўнічаць нейкім іманентным варыянтам ці тыпам мовы. А толькі такое імкненне можа сведчыць пра існаванне нейкіх унутрымоўных варыянтаў. Больш верагодна, што на ўкраінскіх землях мела месца субстытуцыя беларускіх рыс *руськай* мовы паводле мадэлі, прапанаванай Ю.Шавялёвым, падобна тому, як гэта адбывалася з царкоўнаславянской мовай (SHEVELOV 1974, 149). У дадатак, адсутнасць кадыфікацыі *руськай мовы*, стабільнасці яе напісання і граматычных рыс (нават у дру-

каваных помніках) увогуле ўскладняе размежаванне помнікаў на беларускія і ўкраінскія.

Апрача таго, існуе цэлы шэраг метадалагічных і практычных проблем, якія робяць навукова карэктнае размежаванне *руськіх* помнікаў практычна немагчымым ці вельмі складаным:

I) функцыянальны статус асобных тэкстаў: такія амбівалентныя тэксты былі прызначаныя для ўжытку як на Беларусі, так і на Украіне (гэта многія юрыдычна-актавыя тэксты, асабліва кодэксы, вучэбныя (падручнікі, слоўнікі, даведнікі і да т. п.) і рэлігійна-літургічныя тэксты), адным з вынікаў чаго было перавыданне ці распаўсюджанне такіх тэкстаў у розных рэгіёнах (Ангчэнка 1969, 34–35, 39);

II) «геаграфічная мабільнасць» *руськіх* аўтараў і тэкстаў (Огіенка 1934, 277–278; Ангчэнка 1969, 34–37, 39), калі аўтар ці помнік, апубліканы або перапісаны ў адным рэгіёне, мог паходзіць з іншага (сюды ж таксама адносяцца і выпадкі капівання (ад рукі) помніка з беларускімі рысамі ва ўкраінскім арэале і наадварот – пры гэтым адны дыялектныя рысы накладаліся на другія);

III) стылістичная арыентацыя аўтара / пісара, які мог арыентавацца на пісьмовыя традыцыі і / ці гутарковыя асаблівасці новага для сябе асяроддзя, а таму на пісьме падаўляць свае дыялектныя звычкі (SHEVELOV 1974, 148–199, 155, fn. 15, 16); такую ж ролю адыгрывае і ўдзел перапісчыкаў (карэктараў) у стварэнні рукапісанага (друкаванага) тэксту – яны маглі істотна змяніць дыялектныя асаблівасці аўтара (свайго арыгінала).

Фактычна, на Беларусі і Украіне меў месца «адзіны літаратурны працэс» (SHEVELOV 1974, 146–147), які амаль немагчыма падзяліць на кавалкі. Тым не менш, некаторыя ўкраінскія лінгвісты, ігнаруючы ўсе гэтыя акалічнасці і лічаць, што творы ўкраінскіх пісьменнікаў (напрыклад, Мялета Сматрыцкага, Лаўрэна Зізанія і інш.), напісаныя ці апубліканыя ў Беларусі, адлюстроўваюць выключна ўкраінскую гаворку, і дакараюць сваіх беларускіх колег за разгляд гэтых твораў у кантэксце беларускага пісьменства (Огіенка 1934, 269–270, 273–275, 276–278; Мойсіенка 2005, 68). Галоўным для іх з'яўляецца нацыянальнасць аўтара (Огіенка 1934, 280–281; Мойсіенка 2005, 68, 73–74), а ўсе сацыялінгвістычныя фактары яны адкідаюць. Аднак іх няўлік можа істотна схібіць карціну генезісу і развіцця *руськай* мовы, а таксама вынікі падзелу яе помнікаў на беларускія і ўкраінскія.

4. Таксама для лінгвістаў існуе некаторая проблема карэктнага правядзення беларуска-ўкраінскай моўна-дыялектнай мяжы –

як у сучасніці, так і ў старажытнасці. На беларуска-ўкраінскім памежжы маецца большы-меншы пас пераходных ці мяшаных гаворак, што заўжды адкрывае шлях да дыскусій: да якога боку, беларускага ці ўкраінскага, іх адносіць. Падобныя гаворкі беларускія лінгвісты часцей за ўсё далучаюць да беларускага боку, украінскія – адназначна да ўкраінскага. Як вынік, гэта ўпłyвае на кваліфікацыю той ці іншай рысы ці таго або іншага помніка з Берасцейшчыны і Паўднёвага Паддняшша як беларускага ці ўкраінскага.

5. Існуючыя прапановы наконт размежавання беларускіх і ўкраінскіх пісьмовых помнікаў часам носяць павярхоўны ці аднабаковы харктар, нярэдка пазіцыі навукоўцаў не вольныя ад суб'ектыўных спекуляцый і палітычных чыннікаў. У такіх прапановах пануе схематызм, абумоўлены пераважна цікам нацыяналістычных дактрын. Таму даследчыкі без асаблівага апірышча на лінгвістычны матэрыял і з мінімальным (часта павярхоўным) аналізам помнікаў і дыялектаў падзяляюць і прэпаруюць русскую мову на патрэбныя ім агрэгаты і шыхты. Тэндэнцыя такіх падзелаў відавочная: даць «навуковае» аргументаціонне палітычным дактрынам, нарыклад, сцвердзіць прыярытэт сваёй нацыянальнай традыцыі ў мінуласці і, па магчымасці, паказаць яе перавагу над суседнімі (на што ўжо ўказвалася: SHEVELOV 1974, 145–146). Хаця такі падыход цяжка назваць наўковым, але пакуль ён пануе сярод усходнеславянскіх вучоных. Парадаксальна, але руская мова фактычна зрабілася ахвярай беларускага або ўкраінскага нацыяналізмаў, якія спрабуюць падзяліць тое, што было адзіным, ці правесці межы там, дзе іх ніколі не існавала.

Літаратура

- Анічэнка, У.В. Беларуска-ўкраінскія пісьмова-моўныя сувязі. Мінск, 1969.
- Воронич, Г.В. Про фонетичні риси беларуської мови у Четы-Мінеі 1489 року // Дыялекталогія і гісторыя беларускай мовы: Матэр. міжнар. навук. канф., Мінск, 15–16 красавіка 2008 г. Мінск, 2008. С. 244–249 (а).
- Воронич, Г. Четыя Мінея 1489 року: Украінско-белоруська мовна дыскусія // Украінська мова. 2008. № 3. С. 41–47 (в).
- Гринчишин, Д. Четыя 1489 року – видатна конфесійна пам'ятка украінської мови // Записки Науковага товарыства ім. Шевченка: Праці філологічної секції. Львів, 1995. Т. 229. С. 251–276.

ГУМЕЦЬКА, Л.Л. Якій з трьох назв західноруської літературної мови XV–XVII ст. – «західноруська», «староукраїнська» і «старобілоруська» – слід віддати перевагу або якій назві диференціювати у вживанні? // Філологічний збірник. Київ, 1958. С. 333–334.

КЛІМАЎ, І.П. Да праблемы размежавання ўкраінскіх і беларускіх помнікаў старажытнага пісьменства // Беларускі археаграфічны штогоднік. Мінск, 2009. Вып. 10. С. 134–157.

МОЙСІЕНКО, В.М. Про національний статус «руської мови» в часи Великого Князівства Литовського та Речі Посполитої // Мовознавство. 2005. № 1. С. 67–82.

Огієнко І. Розмежування пам'яток українських від білоруських // Записки Чину Св. Васілія Великого. 1934. Т. 6. Вып. 1/2. С. 258–287. (т. с. і асобнай адбіткай, с. 1–32).

SHEVELOV, G.Y. Belorussian versus Ukrainian: Delimitation of texts before A.D. 1569 // The Journal of Byelorussian Studies. 1974. Vol. 3. No. 2. P. 145–156.